



НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК  
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ  
БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ



## ПРАГРАМА

*Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі*

# ВОСЕНЬ 1939 ГОДА Ў ГІСТАРЫЧНЫМ ЛЁСЕ БЕЛАРУСІ

Мінск, 24 верасня 2009 г.





*Запрашаем у археалагічную навукова-музейную экспазіцыю  
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі*

*г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1.*

*Тэл. +375 17 2841870*

## АРГКАМІТЭТ

### Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі

#### «ВОСЕНЬ 1939 ГОДА Ў ГІСТАРЫЧНЫМ ЛЁСЕ БЕЛАРУСІ»

*Каваленя Аляксандр Аляксандравіч* – Акадэмік-сакратар АДДЗЯЛЕННЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ НАЦЫЯНАЛЬнай акадэміі навук Беларусі, дырэктар Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (старшыня аргкамітэта);

*Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч* – намеснік дырэктара па навуковай працы Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (намеснік старшыні аргкамітэта);

*Смяховіч Мікалай Уладзіміравіч* – загадчык цэнтра гісторыі індустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (кіраўнік сакратарыята);

*Анофранка Наталля Васільеўна* – малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (член аргкамітэта);

*Ганчарэнка Кірыл Дзмітрыевіч* – лабарант I катэгорыі Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (член аргкамітэта);

*Жылінскі Марат Генадзевіч* – вучоны сакратар Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (член аргкамітэта);

*Забайўскі Мікалай Міхайлавіч* – дэкан гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта імя М. Танка, доктар гістарычных навук, прафесар (член аргкамітэта);

*Зенчанка Сяргей Валянцінавіч* – малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (член аргкамітэта);

*Ладысеў Уладзімір Фёдаравіч* – прафесар кафедры новай і навейшай гісторыі Беларусі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар гістарычных навук (член аргкамітэта);

*Літвін Аляксей Міхайлавіч* – загадчык аддзела ваеннай гісторыі і міждзяржаўных адносін Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (член аргкамітэта);

*Мазец Валянцін Генрыхавіч* – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (член аргкамітэта);

*Несцяровіч Мікалай Барысавіч* – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук (член аргкамітэта);

*Новік Наталля Яўгенаўна* – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (член аргкамітэта);

*Ходзін Сяргей Мікалаевіч* – дэкан гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (член аргкамітэта);

*Яноўская Валянціна Васільеўна* – загадчык сектара гістарыяграфіі і метадаў гістарычнага даследавання Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (член аргкамітэта).

## Парадак працы канферэнцыі

24 верасня

- |               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| 9:00 – 11:00  | Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі |
| 11:00 – 11:30 | Адкрыццё канферэнцыі                |
| 11:30 – 13:30 | Пленарнае пасяджэнне                |
| 13:30 – 14:30 | Абед                                |
| 14:30 – 17:30 | Праца па секцыях                    |
| 17:30 – 18:00 | Падвядзенне вынікаў канферэнцыі     |

Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь (вул. К. Маркса, 12) запрашае ўдзельнікаў канферэнцыі наведаць выставу «*Я з Заходняй, ты з Усходняй нашай Беларусі*», падрыхтаваную сумесна з Нацыянальным архівам Рэспублікі Беларусь і архівамі Расійскай Федэрацыі да 70-годдзя ўз'яднання Заходняй Беларусі з БССР (час працы: з 11:00 да 19:00 штодзённа, акрамя панядзелка).

**ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ**  
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, к. 223)

## **АДКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫ**

### **Прывітальнае слова**

Акадэміка-сакратара АДДЗЯЛЕННЯ гуманітарных навук і мастацтваў  
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, дырэктара Інстытута  
гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі,  
доктара гістарычных навук, прафесара  
**Кавалені Аляксандра Аляксандравіча**

### **ВЫСТУПЛЕННІ З ДАКЛАДАМІ**

(рэгламент – 20 хвілін)

**Ладысеў Уладзімір Фёдаравіч** – доктар гістарычных навук, прафесар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

Тэма даклада: *«Станаўленне нацыянальна-вызваленчага руху ў Заходняй Беларусі».*

**Мірановіч Яўген** – доктар гістарычных навук, прафесар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Тэма даклада: *«Улада і дзяржаўнасць у праграмах беларускіх партый і арганізацый у II Рэчы Паспалітай».*

**Ільмярв Магнус** – дырэктар Інстытута історыі Талліннскага ўніверсітэта.

Тэма даклада: *«Пакт Молотова-Ріббентропа і Балтыйскія краіны: реальнасць і альтэрнатывы».*

**Лазько Рыгор Рыгоравіч** – доктар гістарычных навук, прафесар Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Ф. Скарыны.

Тэма даклада: *«Крах Версальскай сістэмы ў Еўропе і аб'яднанне Беларусі».*

**Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, намеснік дырэктара па навуковай працы Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Дзейнасць паслоў клуба «Змаганне» ў польскім сейме (1928 – 1930 гг.)».*

**Вабішчэвіч Аляксандр Мікалаевіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык кафедры Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна.

Тэма даклада: *«Этнакультурныя адносіны ў Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.)».*

## ВЫСТУПЛЕННІ НА СЕКЦЫЯХ

(рэгламент – 10 хвілін)

### Секцыя 1

#### ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНАЕ І САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ СТАНОВІШЧА ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ Ў 20 – 30-я ГАДЫ ХХ СТ.

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, к. 223)

#### Сустаршыні секцыі:

**Ладзеў Уладзімір Фёдаравіч** – доктар гістарычных навук, професар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

**Трацяк Сяргей Аляксандравіч** – кандыдат гістарычных навук, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

**Бубноў Аляксандр Валянцінавіч** – настаўнік гісторыі СШ г.п. Краснасельскі Ваўкавыскага раёна.

Тэма даклада: *«Адлюстраванне дзейнасці беларускага нацыянальнага руху на тэрыторыі II Рэчы Паспалітай у працах прадстаўнікоў польскай міжваеннай гістарыяграфіі».*

**Гарматны Віталь Пятровіч** – магістр гістарычных навук, выкладчык кафедры Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Тэма даклада: *«Гаспадарка вайсковых асадінікаў Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.)».*

**Гетман Ігар Уладзіміравіч** – кандыдат філалагічных навук, галоўны спецыяліст Галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы Брэсцкага аблвыканкама.

Тэма даклада: *«Школа як школа»: Віленская беларуская гімназія вачыма сваіх вучняў».*

**Дедурын Геннадый Геннадзевіч** – кандыдат історычных навук, старшій прафесар Хар'ківскага нацыянальнага ўніверсітэта ўнутранніх дел.

Тэма даклада: *«О некоторых особенностях правового положения национальных меньшинств в межвоенной Польше (на примере белорусов)».*

**Загідулін Аляксей Мікалаевіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы.

Тэма даклада: *«Польская нацыянальная палітыка ў Заходняй Беларусі ў сярэдзіне – канцы 30-х гадоў ХХ ст.»*



**Коршак Михаил Антонович** – кандидат исторических наук, доцент Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина; **Стрелец Михаил Васильевич** – доктор исторических наук, профессор Брестского государственного технического университета.

Тема доклада: *«Белорусские национально-демократические партии в Западной Беларуси (1921–1939 гг.): попытка системной реконструкции».*

**Красюк Уладзімір Фёдаравіч** – кандыдат філасофскіх навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтва.

Тэма даклада: *«Ідэі нацыянальнага вызвалення, гуманізму і асветніцтва ў творчасці І. Дварчаніна».*

**Крывашэй Дзмітрый Антонавіч** – кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Нямецкая супольнасць Беласточчыны ў 1930-я гады».*

**Кривуць Віталій Іванавіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Тэма даклада: *«Нацыянальныя маладзёжныя арганізацыі і польскія ўлады на тэрыторыі Заходняй Беларусі (1926–1939 гг.)».*

**Лисовская Татьяна Витальевна** – кандидат исторических наук, ассистент Брестского государственного технического университета.

Тема доклада: *«Политическая позиция неопротестантских организаций Западной Беларуси и их сотрудничество с белорусским национальным движением в 20–30-х гг. XX века».*

**Лугачева Татьяна Алексеевна** – кандидат исторических наук, доцент Гродненского государственного университета имени Я. Купалы.

Тема доклада: *«Интернациональные связи МОПРа (Международной организации помощи революционерам) Западной Беларуси в 1924–1939 гг.»*

**Ляхоўскі Уладзімір Віктаровіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Тэма даклада: *«Грамадска-палітычная і культурная чыннасць у заходнебеларускі перыяд Лявона Вітан-Дубейкаўскага».*

**Мазец Валянцін Генрыхавіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Асаблівасці і тэндэнцыі развіцця беларускага нацыянальнага руху ў Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.)».*

**Матусевич Ольга Александровна** – аспірант Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я.С. Пушкіна.

Тэма даклада: *«Освещение деятельности Белорусской Крестьянско-Рабочей Громады в польской историографии 1920–1980-х гг.»*

**Мошук Анатолий Васильевич** – кандыдат гістарычных навук, заведуючы кафедрай Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна.

Тэма даклада: *«К вопросу о классификации еврейских политических партий на территории Западной Беларуси в 1921–1939 гг.»*

**Мярчук Вольга Мікалаеўна** – аспірант Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна.

Тэма даклада: *«Эміграцыйныя працэсы на тэрыторыі заходнебеларускага рэгіёна. 1921–1939 гг.»*

**Нестерович Николай Борисович** – кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Особенности в развития экономики западнорусского региона в составе Польши в 1920–1930-е годы».*

**Пашковіч Алена Іосіфаўна** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна.

Тэма даклада: *«Сацыяльнае забеспячэнне насельніцтва Заходняй Беларусі ў 20–30 гг. XX ст. на прыкладзе Косаўскага павета Палескага ваяводства».*

**Полуян Иван Васильевич** – доктар гістарычных навук, прафесар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я.С. Пушкіна.

Тэма даклада: *«Социально-экономическое положение Западной Беларуси в 1920–1930-е годы».*

**Разуванавы Ксенія Сяргееўна** – аспірант Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Асноўныя накірункі дзейнасці Беларускага інстытута гаспадаркі і культуры ў Заходняй Беларусі ў 1926–1936 гг.»*

**Старовойтов Михаил Иванович** – кандидат исторических наук, доцент, докторант Белорусского государственного университета.

Тема доклада: *«Население пограничной полосы БССР в 1939 г.»*

**Трацяк Сяргей Аляксандравіч** – кандыдат гістарычных навук, навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Заходняя Беларусь – складовая частка народнагаспадарчага комплексу Польскай дзяржавы (1921–1939 гг.)».*

**Цымбал Аляксандр Георгіевіч** – кандыдат гістарычных навук, старшы выкладчык Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.

Тэма даклада: *«Беларусізацыя праваслаўнай царквы ў Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.)».*

### Дыскусія

## Секцыя 2

# УЗ'ЯДНАННЕ ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ З БССР. ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПАЛІТЫЧНЫЯ ПЕРАЎТВАРЭННІ Ў ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, к. 203)

### Сустаршыні секцыі:

**Смяховіч Мікалай Уладзіміравіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт, загадчык цэнтра гісторыі індустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

**Лукашанец Сяргей Аляксандравіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

**Адзінец Людміла Савельеўна** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Тэма даклада: *«Вызваленне Баранавіч і першыя крокі новай улады (верасень 1939 г.)».*

**Барабаш Віталій Васільевіч** – кандыдат історических наук, доцент Гродненского государственного аграрного университета.

Тэма доклада: *«Национально-территориальные преобразования в Западной Беларуси после воссоединения с БССР (1939–1940 гг.)».*

**Белозоровіч Віктор Александровіч** – кандыдат історических наук, доцент Гродненского государственного университета имени Я. Купалы.

Тэма доклада: *«Западнобелорусское крестьянство как субъект государственной политики (осень 1939–1940 гг.)».*

**Бяспалая Марыя Аркадзеўна** – доктар гістарычных навук, прафесар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў.

Тэма даклада: *«Падзеі 1939 г. у гістарычным лесе роднай Піншчыны».*

**Васілючак Міхаіл Вікенцьевіч** – кандыдат гістарычных навук Гродненскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы.

Тэма даклада: *«Вераснёўскія падзеі 1939 г. у жыцці сучасніка і навукоўца».*

**Вялікі Анатоль Фёдаравіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка.

Тэма даклада: «Заходняя Беларусь», «Крэсы Вострае», «Паўночна-заходнія землі» ў польскай гістарыяграфіі. 1989–2009 гг.»

**Гуленко Владимир Иванович** – кандидат исторических наук, доцент Международного государственного экологического университета имени А.Д. Сахарова.

Тема доклада: «Межнациональные процессы в Западной Беларуси 1939–1941 гг.»

**Дубовик Александр Константинович** – кандидат исторических наук, доцент Белорусского национального технического университета.

Тема доклада: «Профсоюзное строительство в Западной Беларуси после воссоединения с БССР».

**Ермоленко Нэля Александровна** – кандидат исторических наук, доцент Витебского государственного технологического университета.

Тема доклада: «Европа накануне Второй мировой войны».

**Ефимович Елена Васильевна** – кандидат исторических наук, доцент Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка.

Тема доклада: «Политика польского и советского государства в отношении православной церкви до и после 1939 г.»

**Иоффе Эмануил Григорьевич** – доктор исторических наук, профессор Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка.

Тема доклада: «Немецкая разведка на территории Беларуси в 1939–1941 годах».

**Касцюк Міхаіл Паўлавіч** – доктар гістарычных навук, прафесар, акадэмік НАН Беларусі, галоўны навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: «Савецызацыя Заходняй Беларусі ў перадаенныя гады».

**Кривчиков Владислав Михайлович** – старший преподаватель Гродненского государственного университета имени Я. Купалы.

Тема доклада: «Обустройство и расквартирование советских войск в западных областях Беларуси (сентябрь 1939 года – июнь 1941 года)».

**Кудина Галина Васильевна** – старший преподаватель Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина;  
**Кудин Николай Васильевич** – старший преподаватель Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина.

Тема доклада: *«Как это было. Сентябрь 1939 г.»*

**Кузнецов Игорь Николаевич** – кандидат исторических наук, доцент Белорусского государственного университета.

Тема доклада: *«Пакт Молотова-Риббентропа: трагические уроки истории».*

**Кукса Александр Николаевич** – кандидат исторических наук, старший преподаватель Белорусского национального технического университета.

Тема доклада: *«Проекты социально-экономических преобразований в западных областях Белорусской ССР и Украинской ССР (сентябрь 1939 г. – январь 1940 г.)».*

**Літвін Аляксей Міхайлавіч** – доктар гістарычных навук прафесар, загадчык аддзела ваеннай гісторыі і міждзяржаўных адносін Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

Тэма даклада: *«Беларускае пытанне ў кантэксце падзей 1939 г.»*

**Лукашанец Сяргей Аляксандравіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Тэма даклада: *«Уз'яднанне Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны з БССР і УССР і праблема заходняй мяжы Польшчы».*

**Папко Вольга Мікалаеўна** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта.

Тэма даклада: *«Лёсы памешчыкаў Заходняй Беларусі пасля 1939 г. (на прыкладзе родаў Дзяконскіх, Тарасовічаў і Бяртольдзі)».*

**Петровская Оксана Васильевна** – доктор исторических наук, доцент, профессор Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина.

Тема доклада: *«Не евши стрелять не буду»: о настроениях участников похода в Западную Беларусь в сентябре 1939 г.»*

**Протченко Валерий Захарович** – кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой Международного гуманитарно-экономического института.

Тема доклада: *«Беларусь в геополитических планах Германии (1938–1941 гг.)».*

**Савіч Аляксандр Аляксандравіч** – кандыдат гістарычных навук, дацэнт Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна.

Тэма даклада: *«Стварэнне і характар КПЗБ: нявырашаныя пытанні айчынай гістарыяграфіі».*

**Скалабан Виталий Владимирович** – кандидат исторических наук, заведующий отделом Национального архива Республики Беларусь.

Тэма даклада: *«Незабываемое десятилетие Пантелеимона Пономаренко (1938–1948 гг.). Источниковедческий аспект».*

**Смехович Николай Владимирович** – кандидат исторических наук, доцент, заведующий центром истории индустриального общества Института истории НАН Беларуси.

Тэма даклада: *«Послевоенная модернизация сельского хозяйства БССР: проекты и итоги (1944–1964 гг.)».*

**Толочко Дмитрий Михайлович** – кандидат исторических наук, доцент Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины.

Тэма даклада: *«Создание и деятельность органов государственного управления в Западной Беларуси (сентябрь – ноябрь 1939 г.)».*

**Шабельцев Сергей Васильевич** – кандидат исторических наук, доцент Белорусского государственного университета.

Тэма даклада: *«Установление советской власти в Западной Беларуси: по страницам белорусской печати в Аргентине».*

**Шарков Анатолий Васильевич** – доктор исторических наук, профессор кафедры уголовно-исполнительного права Академии МВД Республики Беларусь.

Тэма даклада: *«Условия содержания польский военнопленных в лагерях НКВД на территории Беларуси в 1939 г.»*

**Шимолин Виктор Иванович** – доцент Института журналистики Белорусского государственного университета.

Тэма даклада: *«Кремлевский сценарий «освободительного похода» 1939 года».*

## Дыскусія

**ЗАПРАШАЕМ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У КАНФЕРЭНЦЫЯХ  
АДДЗЯЛЕННЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ  
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ ў 2009 ГОДЗЕ**

Международная научная конференция «**Актуальные проблемы изучения ранней истории славян**» Минск, 29 сентября, Институт истории НАН Беларуси. Тел./факс: (017) 284-25-55, 284-18-70. E-mail: ii@history.by

Третий Международный конгресс историков Беларуси «**Историческая наука на переломе эпох: диалог со временем (к 80-летию Института истории НАН Беларуси)**» Минск, 15–16 октября, Институт истории НАН Беларуси. Тел./факс: (017) 284-22-55; 284-18-70; 284-18-39. E-mail: smenic18@mail.ru

Международная научно-практическая конференция «**Учение В.И.Вернадского о ноосфере и социально-экономическое развитие Беларуси**». 22–23 октября, Институт экономики НАН Беларуси. Тел.: (017) 284-24-43. Факс.: 284-07-16.

Международная научная конференция «**Информационно-образовательные и воспитательные стратегии современного общества: национальный и глобальный контекст**». 10–13 ноября 2009 г. Институт философии НАН Беларуси. Тел.: (017) 284-18-63. Факс.: 284-29-25

Міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная 80-годдзю з дня ўтварэння Інстытута мовы і літаратуры ім. Я Купалы і Я. Коласа НАН Беларусі «**Беларуская мова ў культурнай і моўнай прасторы Славіі**». 23–24 лістапада 2009 г. Інстытут мовы і літаратуры ім. Я Купалы і Я. Коласа НАН Беларусі. Тэл./факс: (017) 284-18-85

Международная научно-практическая конференция «**Социальное знание и белорусское общество: к 20-летию институционализации белорусской социологии**». 3–4 декабря. Институт социологии НАН Беларуси. Тел.: (017) 284-18-65. Факс.: 284-29-28



**ХРАНАЛОГІЯ НАЙВАЖНЕЙШЫХ ПАДЗЕЙ  
ДЗЯРЖАЎНАЙ НАВУКОВАЙ УСТАНОВЫ  
«ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАЦЫЯНАЛЬнай  
АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ»  
У 2009 ГОДЗЕ**

**22 студзеня** нам. дырэктара па навуковай рабоце В.В. Даніловіч узнагароджаны Ганаровай Граматай НАН Беларусі «за комплекснае даследаванне дзейнасці маладзёжных арганізацый Заходняй Беларусі, выяўленне ролі беларускай моладзі ў сацыяльна-эканамічным і грамадска-палітычным жыцці ў 20-30 гады ХХ стагоддзя».

**23 студзеня** Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 47 дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі А.А.Каваленя ўведзены ў склад Прэзідыума НАН Беларусі.

**Студзень** сумесна з Рэспубліканскім унітарным прадпрыемствам «Белкартаграфія» дзяржаўнага камітэта па маёмасці Рэспублікі Беларусь, Дэпартаментам па архівам і справаводствам Міністэрства Юстыцыі Рэспублікі Беларусь выдадзены «Вялікі гістарычны атлас Беларусі». У 3-х т. Т. 1. Мінск: Белкартаграфія, 2009. – 248 с.

Выдавецтвам «Беларуская навука» выдадзены наступныя працы супрацоўнікаў Інстытута:

Галенчанка, Г.Я. Невядомыя і малавядомыя помнікі духоўнай спадчыны і культурных сувязей Беларусі XV – сярэдзіны XVIIст. / Г.Я.Галенчанка. – Мінск: Беларуская навука, 2008 г. – 458 с.;

Нарыс гісторыі беларускай дзяржаўнасці: ХХ стагоддзе / М.П.Касцюк і інш.; рэдкал.: А. А. Каваленя і інш.; НАН Беларусі, Інстытут гісторыі. – Мінск: Беларуская навука, 2008. – 615 с.

**5 лютага** рашэннем Бюро Прэзідыума НАН Беларусі № 10 дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі А. А. Каваленя прызначаны Акадэмікам-сакратаром аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі.

**12 лютага** адбыўся Вучоны савет Інстытута, на якім былі абмеркаваны дасягненні ў выкананні ДКПНД « Гісторыя і культура» за 2008 г.

**24 лютага** адбыўся пашыраны Вучоны савет ДКПНД «Гісторыя і культура», на якім былі заслуханы справаздачы

свыканаўцаў ад Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь за 2008 г.

**Люты** лаўрэатамі стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за 2008 г. сталі наместнік дырэктара па навуковай рабоце к.г.н., дацэнт В. В. Даніловіч і н.с. адзела археалогіі перыяду сярэднявечча к.г.н. В. І. Кошман.

**Люты** Выдавецтвам «Беларуская навука» выдадзены наступныя працы супрацоўнікаў Інстытута:

Крываашэй, Д.А. Нацыянальныя супольнасці Беларусі ў перыяд германскай акупацыі (чэрвень 1941 – ліпень 1944 г.) / Д.А.Крываашэй. – Мінск: Беларус. навука, 2009. – 198 с.;

Траццяк, С.А. Брэсцкі мір і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі: лістапад 1917 – студзень 1919 г. / С.А.Траццяк. – Мінск: Беларус. навука, 2009. – 208 с.;

Археалогія Беларусі: каталог архіўных навуковых матэрыялаў (1924–2007). У 3 ч. Ч. I. Каменны і бронзавы вякі / склад. В. У. Мядзведзева; навук. рэд. В. М. Ляўко. – Мінск: Беларус. навука, 2009. – 135 с.

**23-24 красавіка** сумесна з Ашмянскім раённым выканаўчым камітэтам праведзены III Міжнародныя Гальшанскія чытанні «Замкі і сядзібы Ашмяншчыны». З удзелам прадстаўнікоў Інстытута гісторыі ў в. Баруны быў адкрыты мемарыяльны знак на месцы гібелі ў гады Першай сусветнай вайны экіпажа бамбардыроўшчыка № 16 «Ілля Мурамец».

**Красавік** лаўрэатам персанальнай надбаўкі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за дасягненні ў навуцы стаў заг. аддзелам археалогіі першабытнага грамадства к.г.н. В.Л. Лакіза.

**7 мая** адбылася арганізаваная Інстытутам гісторыі сумесна з УА «Беларускім дзяржаўным педагогічным універсітэтам імя М. Танка», камітэтам па адукацыі Мінгарвыканкама, Мінскім гарадскім інстытутам адукацыі, ГУА «Гімназія №174 г. Мінска» міжнародная канферэнцыя «Великая Отечественная война 1941–1945 годов в исторической памяти белорусского народа», в рамках навуковага мерапрыемства прайшоў «круглы стол» педагогаў г. Мінска з аўтарамі вучэбнага дапаможніка «Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)» на тэму «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. в исторической памяти белорусского народа».

**7 мая** у Інстытуце прайшоў урачысты сход калектыва і канцэрт для ветеранаў вайны і працы, прысвечаныя 64-годдзю перамогі над нямецка-фашыскімі захопнікамі.

**14 мая** у Інстытуце прайшоў круглы стол «Война. Народ. Победа», прысвечаны 65-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашыскіх захопнікаў.

**15 мая** адбылася міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Итоги археологических исследований на территории Беларуси в 2008 году (к 225-летию со дня рождения Зариана Даленги-Ходаковского)».

**27 мая** адбылося Бюро Прэзідыума НАН Беларусі, на якім былі заслуханы вынікі выканання Дзяржаўнай комплекснай праграмы навуковых даследаванняў «Гісторыя беларускай нацыі, дзяржаўнасці і культуры» за 2008 год і I квартал 2009 года.

**17–18 мая** адбылася міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Антропологическая наука: наука: теория, практика, перспектива».

**25–26 чэрвеня** сумесна з Міністэрствам абароны Рэспублікі Беларусь, Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, Беларускім грамадскім аб'яднаннем ветэранаў, Беларускім рэспубліканскім саюзам моладзі праведзена міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Партизанское движение в Беларуси и его роль в разгроме фашистских захватчиков в 1941–1944 годах, посвященной 65-годовщине освобождения Беларуси».

**4–5 верасня** адбылася міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Мінск і мінчане: 10 стагоддзяў гісторыі» (да 510-годдзя атрымання Менскам Магдэбургскага права).

**17–19 верасня** сумесна з Кіраўніцтвам справамi Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнай камісіяй Рэспублікі Беларусь па справах ЮНЕСКО, Нацыянальным паркам «Белавежская пушча», Дзяржаўным камітэтам па навуке і тэхналогіям Рэспублікі Беларусь праведзена міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Белавежская пушча: гісторыя, прырода, турызм» прысвечаная 600-годдзю ўстанаўлення запаведнасці Белавежскай пушчы (в. Каменюкі).

**Верасень 2009 г.** Выдавецтвам «Беларуская навука» выданы наступныя работы Інстытута:


«Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусі...». Верасень 1939 г. – 1956 г.: дакументы і матэрыяла. У 2 кн. Кн. 1. Верасень

1939 г. – 1941 г. / склад.: У.І. Адамушка, М.Г. Жылінскі і інш. –  
Мінск: Беларуская навука, 2009. – 340 с. іл.;

«Ты з Заходняй, я з Усходняй нашай Беларусі...». Верасень  
1939 г. – 1956 г.: дакументы і матэрыялы. У 2 кн. Кн. 2. Ліпень

1944 г. – 1956 г. / склад.: У.І. Адамушка, М.Г. Жылінскі і інш. –  
Мінск: Беларуская навука, 2009. – 340 с. іл.

ВЫДАДЧУ ДЗІЯЎ ЖАУДАЙ НАВУКАВАЙ УСТАНОЎ  
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ  
АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ



Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай комплекснай праграмы навуковых даследаванняў на 2006 – 2010 гг. «Гісторыя беларускай нацыі, дзяржаўнасці і культуры» (навуковы кіраўнік праграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А. А. Каваленя), заданне «05» – «Станаўленне і развіццё беларускай дзяржаўнасці ў геапалітычных працэсах XIX – XX стст.» (навуковы кіраўнік – кандыдат гістарычных навук, дацэнт М. У. Смяховіч).

## ВЫДАННІ ДЗЯРЖАЎНАЙ НАВУКОВАЙ УСТАНОВЫ «ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАЦЫЯНАЛЬнай АКАДЭМІ НАВУК БЕЛАРУСЬ»



